

А. Ю. Комар, асп., А. У. Суднік, канд. біял. навук  
(Інстытут эксперыментальнай батанікі НАН Беларусі, г. Мінск)

**ДЫНАМІКА ПРАДУКЦЫЙНАСЦІ ЛЯСОЎ  
У ПОСТМЕЛІЯРАЦЫЙНЫ ПЕРЫЯД НА ПРЫКЛАДZE  
ЗАКАЗНІКА “НАЛІБОКСКІ”**

Праблема асушэння лясоў з'яўляецца актуальнай па прычыне вялікай ролі гідралесамеліярацыі ў павышэнні эфекту насыці вядзення лясной гаспадаркі. Працягласць нармальнай працы асушальнай сеткі не перавышае, па дадзеных прыростаў па дыяметры, 15–20 гадоў ва ўсіх групах тыпаў умоў месцаросту. Пры гэтым найбольш пакутуюць ад пагаршэння воднага рэжыму маладнякі, якія ўзніклі пасля асушэння (Кудрашоў, 2003, Брудастов, 1955). Дрэнны стан 69% каналаў асушальнай сеткі з'яўляецца прычынай другаснага забалочвання земляў і пагаршэння стану лясоў на асушаных землях. Неабходна праводзіць рэканструкцыю гідрамеліярацыйных сістэм, спалучаючы рэжым каналаў з будаўніцтвам сумешчаных з ей лесагаспадарчых дарог і пажарных вадаёмаў (Безпаленка, 2004).

На тэрыторыі заказніка «Налібоцкі» рэканструкцыя каналаў не праводзілася, то назіраецца паўторнае падтапленне тэрыторыі. Не апошнюю ролю аказвае дзеянісць бабра, што адзначаецца для ўсей тэрыторыі Беларусі (Якімаў, 2011). Заказнік як аб'ект даследавання быў выбраны па прычыне менш інтэнсіўнай гаспадарчай дзеянісці ў ім, што дае магчымасці адсачыць натуральныя сукцэсіі.

Даследаванне палягала ў параўнанні звестак леспаўпарадковання Расолішскага лясніцтва ў постмеліярацыйны перыяд пачынаючы з 1984 г. і сканчаючы звесткамі самага новага тура лесаўпарадковання – 2017 г. Ацэнка зменаў прадукцыйнасці праводзілася для тэрыторыі, на каторай непасрэдна праводзілася гідралесамеліярацыя, так і для тэрыторыі дзе яе не было, што і стала кантролем.

Адразу пасля правядзення асушальнай меліярацыі знізілася колькасць балотаў. Затым іх колькасць паступова стала расце, што звязана з паўторным забалочваннем у выніку спынення функцыянування гідралесамеліярацыйнай сеткі, ў т. л. дзеянісцю баброў. Доля занятых лесам земляў расце, у той жа час паніжаецца доля земляў незанятых лесам .

Дынаміка сярэдняга ўзросту дрэвастояў для лясніцтва ў цэльым пададзена ў табліцы 1.

**Табліца 1 – Змена сярэдняга ўзросту дрэвастояў па гадах, гадоў**

Парода	Год				
	1984	1994	2000	2008	2017
Усе пароды	44,5	42,3	44,9	51,4	60,2
Сасна па балоце	50,1	70,0	71,4	81,3	87,5
Сасна экатон	54,2	59,4	63,0	69,9	78,8

За перыяд з 1984 да 2017 г. павялічылася прадукцыйнасць лясоў (табліца 2).

**Табліца 2 – Змена сярэдняга класа банітэту па гадах**

Характар тэрыторыі	Парода	1984	2017
Землі пасля асушэння	Усе пароды	II,07	I,48
	Сасна	II,23	I,38
Землі без асушэння (кантроль)	Усе пароды	II,15	I,43
	Сасна	II,29	I,33

Тое, што сярэдні клас банітэту як для сасны, так і для ўсіх пародаў значна павысіўся сведчыць пра тое, што нягледзячы на працэсы паўторнага забалочвання, ідзе працэс павышэння прадукцыйнасці лясоў за кошт трансфармацыі саснякоў верасовых III класа у больш прадукцыйныя саснякі бруsnічныя і імховыя II класа банітэту (Комар С.А., 2020).

УДК 581.5

С.А. Комар, асп.; М.В. Ермохін, канд. біял. навук  
(Інстытут эксперыментальнай батанікі НАН Беларусі, г. Мінск)

## **АСАБЛІВАСЦІ СТРУКТУРЫ ВЫСОКАЎЗРОСТАВЫХ БАЛОТНЫХ ЧОРНААЛЕШНІКАЎ У АСОБНЫХ ТЫПАХ ЛЕСУ**

Чорнаальховыя лясы з'яўляюцца ўнікальнымі фітацэнозамі, каторыя здольны развівацца ва ўмовах лішкавага ўвільгатнення. Яны даволі шырока распаўсюджаны на тэрыторыі Беларусі, дзе на іх долю прыпадае 8,9% занятых лесам плошчаў. Найбольшую цікавасць сярод выклікаючых высоказроставыя насаджэнні з вольхі чорнай, якія растуць на нізінных балотах.

Падчас палявых работ, каторыя праводзіліся летам 2020 г. на тэрыторыі Бярэзінскага біясфернага запаведніка, Светлагорскага і Жлобінскага лясгасаў, было закладзена шэсць часовых пробных плошчаў (ЧПП) урозных тыпах балотных чорнаальховых лясоў (чорнаалешніках асаковым (ЧПП 1), балотна-папарацевым (ЧПП 2), крапіўным (ЧПП 3 і ЧПП 4), папарацевым (ЧПП 5), касачовым (ЧПП 6)), узрост якіх перавышаў 70 гадоў.